

МЯДОЦКІЯ ЧЫТАННІ

«Берагіня» чытае, спявае, танчыць

Беларускай традыцыйнай культуры і дзецям былі прысвечаны VI рэспубліканскія Мядоцкія чытанні, якія гэтымі днямі праішлі ў Барысаве. Удзельнікі чытанняў прааналізавалі ролю асобы ў народнай культуры і педагогіцы. Галоўным «стрыжнем» мэрапрыемства стаў праект «Мы — Берагіня» з нагоды 15-годдзя узорнага фальклорнага гурта «Берагіня».



Чытанні «Берагіні», яе нязменны мастацкі кіраунік этнограф Мікола Козенка з самымі сталымі гасцямі фэсту зельнікамі фальклорнага гурта «Мядоцкая талака» Мётчага СДК.



Бярозка і Даша Абрамовіч былі вядучымі на заключнай сячно-юбілейнай імпрэзе. Фотааб'екты ў убачы ў школьніц з лялькамі, якіх дзецы зрабілі і апранулі ў мясцовыя



Янка Навіцкая — адна з маленьких салістак узорнага фальклорнага гурта «Берагіня».



Барысаўскім школьнікам было што паказаць гасцям. У беларускамоўнай гімназіі № 2 створаны выдатны музей гісторыі і культуры раёна (кіраунік музея — выкладчык студыі этнаграфіі і фальклору Аляксандр Яшчанка). Ёсць у гімназіі і выставка твораў жывапісу, саломапляцення.

Ад 1996 года адлічвае сваю гісторыю гэты творчы калектыв комплексу дзіцячы сад-сярэдняя школа вёскі Новая Мётча Барысаўскага раёна. З першых дзён па сёння галоўным напрамкам «Берагіні» з'яўляецца вывучэнне традыцыйнай танцевальнай і музычнай культуры свайго краю, яго народнай прозы, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва. Вывучаць, зберагаць, распаўсюджваць гэту спадчыну — творчае крэда «Берагіні».

Сёлета VI рэспубліканскія Мядоцкія чытанні праводзіліся на базе барысаўскай беларускамоўнай гімназіі № 2, і гэта вельмі дарэчы, бо гарадскія дзецы больш за іншых адчуваюць недахоп станоўчага ўздзеяння традыцыйнай народнай культуры. Як захаваць каштоўныя ўзоры гэтай культуры, выкарыстаць яе спадчыннае багацце ў справе выхавання асо-

бы — пра гэта разважалі і дзяліліся вопытам навукоўцы, педагогі, дзеячы мастацтва. Разам з вядомымі знаўцамі на секцыйных занятках выступалі школьнікі — гэта яны за мінулыя гады сабралі ў роднай вёсцы багаты куфэрак старажытных спеваў, танцаў, паданняў, перанялі ад старэйшых майстэрства вышывання, пляцення паясоў. На заключнай сяяточна-юбілейнай імпрэзе дзяяцва са школы вёскі Новая Мётча выступіла не менш эфектна, чым паважаныя госці са сталіцы — ансамбль беларускай музыкі «Талака» кафедры этналогіі і фальклору Белдзяржуніверсітэта культуры і мастацтваў.

Гурт «Берагіня» прывёз на сустрэчу з гарадскімі гледачамі не толькі песні і танцы: у філії гімназіі была разгорнута вялікая фотавыставка, якая распавядала пра людзей і побыт вёскі, пра далёкія замежныя паездкі дзяяцвы. Дарэчы, пра адну з такіх паездак у Парыж тут рассказвалі самі яе удзельнікі — быўшыя мётчанскія школьнікі. Выпускнікі мінулых гадоў былі на гэтых чытаннях адначасова і жаданымі гасцямі, і вельмі дасведчанымі удзельнікамі. На іх прыкладзе можна было ўбачыць, як усвядомленая з дзяцінства павага да народнай спадчыны становіцца потым неад'емнай рысай харектару грамадзяніна.

Настаніца беларускай мовы і літаратуры, музычны кіраунік узорнага фальклорнага гурта «Берагіня» Антаніна Абрамовіч вельмі яскрава перадала жыццядайны патэнцыял народнага мастацтва ў адным з напісаных ёю вершаў:

На роднай зямельцы

нішто не часова:

Ні яснае сонца, ні снег на мяжы.
Мая «Берагіня», ратуй мяне словамі
І спадчыннай песняй мяне беражы.

Яўген ПЯСЕЦКІ. Фота аўтара.